

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 157 (6133) | 9 ліпеня 1938 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

## ПОУНАСЦЮ ВЫКАНАЦЬ ДЗЯРЖАУНЫ ПЛАН РАЗВІЦЦА ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ

Сёння мы друкуем пастанову Савета Народных Камісараў Беларускай ССР і ЦК КП(б)Б «Аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі па БССР на 1938 год». Пастанова мабілізуе ўсіх работнікаў сацыялістычнай жывёлагадоўлі, партыйна і саветскай арганізацыі на барацьбу за далейшыя поспехі жывёлагадоўлі.

За апошнія чатыры гады калгаснікі нашай рэспублікі дабіліся значных поспехаў па развіццю жывёлагадоўлі. Даволі сказаць, што ў 1934 па 1938 год пагалоўе буйнай рагатай жывёлы калгасам урасло на 88,7 проц., пагалоўе свіней — на 56,6 проц., авечак — на 177,2 проц.

Гэтыя поспехі з'яўляюцца вынікам велізарнай дапамогі, якая аказана саветскім уладам, Цэнтральным Камітэтам ВКП(б) і асабіста таварышам Сталінным калгаснікам і калгасам Беларускай ССР.

Поспехі жывёлагадоўлі выражаюцца не толькі ў колькасным росце пагалоўя. За гэтыя гады калгасны дабіліся паліпшэння стада. Толькі за 1937 год па калгасна-сялянскаму сектару было паставіў пламяніны і палепшаныя м'ясавыя вытворнікі 67,4 проц. пагалоўя кароў, 93,5 проц. пагалоўя аўчак.

За апошнія 4 гады калгаснікам рэспублікі аказана велізарная дапамога ў абавязаванні каровамі і іншай жывёлай у асабістае карыстанне. Калгаснікі атрымалі больш 145 тысяч цёлак, 425.600 галоў свіней, 27 тысяч авечак. У выніку атрымана яшчэ адна біокуліца перамога — бескароўнасць у калгаснікаў у асноўным ліквідавана.

Аднак гэтыя поспехі не могуць нас супакоіць. Тым больш, што рад важных лічбавых дэталей партыі і ўладаў у галіне жывёлагадоўлі даўка не выкаваны. Кармавая база ўсё яшчэ адстае ад росту пагалоўя жывёлы. Вядома, што з гэтай прычыны ў мінулым годзе рад рагнаў рэспублікі не адолеўлі ўдольсць забяспечыць жывёлу патрэбным кармамі. Есць яшчэ падзеж жывёлы, асабіста маладняка. Не наведзён большавіцкі парадак у племяннай справе. Асабіста непрыямна рэспубліка адстае па конегалоўлі. Прадукцыйнасць жывёлагадоўлі ўсё яшчэ адстае паказ.

Буйнейшыя недахопы ў справе жывёлагадоўлі з'яўляюцца вынікам неадпаведнай работы Наркамзема БССР, зямельных органаў, партыйных і саветскіх арганізацый на месцах. Не ўсёды ўлічаны ўрокі мінулых год.

Ворагі народа, якія арудвалі ў зямельных органах рэспублікі, нанеслі нямаля шкоды ў справе сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Траціцка-бухарынскія і нацыяналі-фашысцкія бандыты прышчэпілі жывёле розныя кваробы, выведзілі са строю конскую пагалоўе, знішчалі маладняк, падрывалі кармавую базу, шкодніцка планавалі прырост пагалоўя. І папер у раздзе месца яшчэ належнай большавіцкай барацьбы за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва ў жывёлагадоўлі. У некаторых раёнах, як у Клічэйскім, Дубровенскім, Пухавіцкім, Ліванскім, Чарвеньскім, Бялыніцкім, Магілёўскім, наглядваюцца факты варварскіх адносін да вырошчвання маладняка. У Клічэйскім раёне падзеж п'яццаць за першы квартал гэтага года складала 9,5 проц. супроць 7,4 проц. у мінулым годзе. Падзеж параст складала 15,3 проц. супроць 10,5 у мінулым годзе. У Дубровенскім раёне за першы квартал 1938 года загінула 11,5 проц. пагалоўя жабраў.

Гэтыя і падобныя ім факты гавораць пра тое, што ў некаторых раёнах на асобных фермах, канюшнях прадэжуаюць арудвалі варожыя людзі, што не ўсё ў парадку з падборам ветэрынарных і зветэхнічных работнікаў.

Савет Народных Камісараў Беларускай ССР у сваёй пастанове ад 17 чэрвеня «Аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год» азначае, што «у даны момант асноўнай задачай у галіне жывёлагадоўлі, побач з далейшым ростам пагалоўя жывёлы, з'яўляецца павышэнне прадукцыйнасці жывёлы шляхам паліпшэння пароднасці стада, умацавання кармавой базы і правільнай арганізацыі ветэры-

нарна-зветэхнічнага абслугоўвання жывёлы.

Выходзячы з гэтага ўказання саюзнага ўрада, СНК БССР і ЦК КП(б)Б зацвердзілі план павелічэння пагалоўя жывёлы ў калгасам, вырошчвання маладняка ў калгасам і ў калгаснікаў, планы злучкі і метызацыі жывёлы, продажу племянных жабраў, забяспечэння кармамі, папрыхтоўкі кадрў масавай кваліфікацыі і т. д.

Усе ўмовы ёсць у нас для поўнага выканання дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі. Перадвышэння калгасны рэспублікі дасягнулі вышэйшых поспехаў у справе паліпшэння прадукцыйнасці жывёлы. Вось некаторыя прыклады.

Свінагадоўчая таварная ферма калгаса «Чырвоныя Кубы», Аршанскага раёна, у мінулым годзе на кожную з 12 свінамацак атрымала па 18,7 дзесятых параст і па 813 кілограмаў свінапродукцыі. Такія-ж вынікі атрымала свінагаспадарства ферма калгаса «Чырвоныя Уларні», Шклоўскага раёна.

Саўгас «Крынікі», Ліванскага раёна, у мінулым годзе на кожную з 117 фуражных кароў атрымаў улою па 3.728 літры і забяспечыў прыбыўку ў вазе п'яцят па 905 грамаў за суткі. А дзяржаўна гэтага саўгаса Ёрасіян Сельвестраўна Башкірава атрымала ад замалаваных за ёю 9 кароў па 4.495 літраў малака.

Аўцагадоўчая таварная ферма калгаса «Чырвоны Усход», Кіраўскага раёна, ад 50 аўчак атрымала 115 ягнят. Настрыв воўны з кожнай авечкі ў сярэднім складала 4,1 кілограма. Такія-ж бліскучыя вынікі атрыманы на аўцагадоўчай ферме калгаса «Юны камунар», Клімавіцкага раёна.

Падобныя прыклады можна прывесці і ў іншых калгасам. Умовы ў гэтых калгасам літаральна такія-ж, як і ў ўсіх калгасам рэспублікі. Выдатныя паказальнікі па жывёлагадоўлі тут атрыманы ў выніку сапраўднай большавіцкай барацьбы за жывёлагадоўлю, сапраўднага разгортвання сацыялістычнага саборніцтва на фермах.

Здацца звычайна ў тым, каб на аснове вопыту стыханнаўцаў наладзіць большавіцкі парадак на кожнай ферме і ў адпаведнасці з дзяржаўным планам зрабіць усё неабходнае для стварэння моцнай кармавой базы, паліпшэння пароднасці і росту прадукцыйнасці жывёлагадоўлі.

1938 год павінен быць годам напружанай работы па стварэнню моцнай кармавой базы для жывёлы, што павіна выразіцца ў своечасовым і поўным выкананні планаў першага і другога ўжываў, сіласавання кармаў, у асабіста балот і залужэнні, паліпшэнні лугоў і пасвішчаў.

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б намячае канкрэтныя мерапрыемствы па павелічэнню колькасці жывёлы на дробных калгасных фермах. Зацверджан план кантрактацыі цёлак і іншай жывёлы для надзялення калгаснікаў. Устаноўлены льготныя ўмовы куплі калгасамі племянных быкоў з саўгасам.

Разам з гэтым пастанова зацверджан план пагалоўя кролікаматак. ЦК КП(б)Б і СНК БССР асуджаюць практыку нежадання займацца кролікагадоўляй і птушкагадоўляй.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б абавязалі Наркамзем у трохдзённым тэрмін дасесці план развіцця жывёлагадоўлі да абласцей і раёнаў. У бліжэйшым дні планы павіны быць дасяганы да ўсіх калгасам, калгаснікаў. Гэта работа надзвычай сур'ёзная. Трэба ўлічыць асабістае кожнага калгаса, прадаснова калгаснікаў.

Велізарная дапамога, якая партыя і ўрадам і асабіста таварышам Сталінным аказана калгаснаму сялянству Саветскай Беларусі, стварыла выключна спрыяючыя ўмовы для далейшага росту сацыялістычнай жывёлагадоўлі, для павышэння яе прадукцыйнасці. Усё залежыць ад нас саміх, ад нашай большавіцкай работы.

Мабілізуем усіх калгаснікаў, работнікаў саўгасам на паспяховае выкананне дзяржаўнага плана развіцця сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

# АБ ДЗЯРЖАУНЫМ ПЛАНЕ РАЗВІЦЦА ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ ПА БССР НА 1938 ГОД

## ПАСТАНОВА СНК БССР і ЦК КП(б)Б

У выніку выканання пастановаў СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб дзяржаўным плане развіцця жывёлагадоўлі на 1938 год, СНК БССР і ЦК КП(б)Б паставілі наступнае:

1. Зацвердзіць план павелічэння пагалоўя жывёлы ў калгасам і студзеня 1939 года да колькасці:

Колькі	У тыс. галоў	У проц. да пагалоўя на 1-3 г. г.
Кароў	537,07	102,8
Буйнай рагатай жывёлы	788,5	109,2
У т. л. кароў	290	118,1
Валоў старэй 2 год	45	134,0
Свіней	250	119,7
Авечак	325	122,3

2. Зацвердзіць план вырошчвання маладняка прылоў 1938 г. ў калгасам і ў калгаснікаў у тыс. галоў:

У калгасам	У калгаснікаў
Жабраў	51,7
Цялят	208,5
Ягнят і казлят	98,0
Параст	175,0

3. СНК БССР і ЦК КП(б)Б лічыць прыняты план па развіццю конегалоўлі мінімальным і абавязваюць Наркамзем БССР, абшчы і райкомы КП(б)Б, райкамтэты ЦВК БССР па абласцях, райвыканкомы адначасова з дасягненнем плана жывёлагадоўлі да калгасам распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы, забяспечваючы захаванне кожнага рабочага каня, у асабіста маладняка.

4. Зацвердзіць план куплі і кантрактацыі ў калгаснікаў для арганізацыі новых і ўмацавання дробных калгасных таварных ферм 15 тысяч цёлак з размеркаваннем па абласцях і раёнах згодна дадатку № 3.

5. Зацвердзіць план кантрактацыі цёлак для надзялення бескароўных калгаснікаў у колькасці 20 тысяч цёлак, з іх: 3 тыс. галоў у калгасных фермах і 17 тыс. у калгаснікаў, а таксама закантрактаваць для дапамогі калгаснікам у абавязаванні жывёлай асабіста карыстання: ягнят — 9,7 тыс. галоў, параст — 100 тыс. галоў з размеркаваннем па абласцях і раёнах згодна дадатку № 4.

6. Давольсць саўгасам прадэжуаць прызначаны на м'ясадачу метысы і прызначаны матчынага складу калгасам і калгаснікам пры ўмове злучкі імя дзяржаўнае адпаведнай колькасці мяса за лік плана саўгаса з разліку кілограм на кілограм жывой вагі. Разлік за ўжорменнасцю абмявняемай жывёлы праводзіцца па азнач. устаючых для дзяржаўных паставак мяса.

7. Устаноўць наступныя льготныя ўмовы куплі калгаснікам племянных быкоў — саўгас Наркамземаў і Наркамзема БССР прадэжуаць калгасам быкоў-вытворнікаў:

а) чыстапародных, на ўмове злучкі калгасам-пакупнікам паўтара цэнтнера мяса ў жывой вазе за кожны цэнтнер жывой вагі купляемага чыстапароднага быка;

б) метысаў 2 і 3-га пакалення, на ўмове злучкі калгасам-пакупнікам 1,3 цэнт. мяса ў жывой вазе за кожны цэнтнер жывой вагі купляемага метыснага быка.

8. Устаноўць, што завоз племянной жывёлы калгасам павінен праводзіцца выключна пры наяўнасці паліпшэння кармавой базы на тэрыторыі паліпшэння ўзгадняенню з раённым аземладдзелам.

9. Зацвердзіць план пагалоўя кролікаматак 4 тыс. галоў і птушкі 28 тысяч галоў з размеркаваннем па абласцях і раёнах згодна дадатку № 5.

Надаючы выключнае значэнне справе развіцця дробнай жывёлагадоўлі, асабіста маючы практыку нежадання на месцах — у раёнах і калгасам — займацца пытаннямі кролікагадоўлі і птушкагадоўлі.

Прапанаваль абшчам і райкомам КП(б)Б, старшым арганітэтам ЦВК БССР па абласцях і райвыканкомам пры дасягненні планаў да калгасам па дробнай жывёлагадоўлі забяспечыць падбор такіх гаспадарак для птушкагадоўлі і кролікагадоўлі, у якіх былі б усе ўмовы для нармальнага іх развіцця, і забяспечыць выкананне плана.

10. Зацверджаны СНК БССР план злучкі і метызацыі жывёлы ад 5 сакавіка 1938 года, план сенакшэння і сіласавання кармаў ад 2 чэрвеня 1938 года, план работ па масавай метызацыі, паліпшэнню сенажосам і пасвішчаў па калгасам БССР ад 3 сакавіка 1938 г., а таксама план зацвердзены, зацверджаны СНК БССР 16 красавіка 1938 года, — лічыць дзяржаўным планам.

11. Зацвердзіць план продажу племянных жабраў 1938 года ўсяго 665 галоў, у тым ліку і з ГПР і калгасных племянных кароў — 200 галоў і з конесюгасам — 100 галоў (па раёнах, гл. дадатку № 6).

12. Прапанаваль Наркамзему БССР у 3-дзённым тэрмін дасесці план развіцця жывёлагадоўлі да кожнай вобласці і раёна. Прапанаваль абшчам КП(б)Б, райкамтэтам ЦВК БССР па абласцях, райкомам КП(б)Б і райвыканкомам распрацаваць, з улікам стварэння калгасам, план і дасесці да кожнага калгаса, а план вырошчвання маладняка — да кожнага калгасніка.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б абавязваюць пры дасягненні планаў да калгасам кіравацца неабходнасцю найбольш быстрага павелічэння пагалоўя жывёлы ў калгасам з дробных таварных фермаў, не дапускаючы паўтарэння практыкі мінулых год, калі для калгасам, меўшых вялікую колькасць жывёлы, устаўваліся такія-ж протант прыросту пагалоўя, як і для калгасам з

назначнай колькасцю атрамджанай жывёлы.

На пасяджэннях прэзідыумаў райвыканкомам, пры зацверджанні планавых заданняў калгасам па жывёлагадоўлі, павіны абавязкова прысутнічаць старшыні адпаведных калгасам.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б звяртаюць асабіста ўвагу ўсіх м'ясавых арганізацый на тое, каб пры дасягненні дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі да калгасам уважліва ўлічваліся асабіста кожнага калгаса і працэнтны з'яву калгасам.

13. СНК БССР і ЦК КП(б)Б указваюць абшчам і райкомам КП(б)Б, арганітэтам ЦВК па абласцях, райвыканкомам на выключна важнае значэнне стварэння трывалай кармавой базы ў справе нармальнага развіцця жывёлагадоўлі і патрабуюць безагаворачнага, ва ўстаючых тэрмін выканання поўнага плана сіласавання і сенакшэння, а таксама асудзіць балот і залужэння, паліпшэння лугоў і пасвішчаў.

Неадкладна ўстаноўць для кожнага раёна планавыя заданне збору дадатковых рэсурсаў як кармавых, так і падсілачных (збор ветак, жоўдулаў, сіласаванне тэхнічных алыхоўцаў прамысловых прадпрыемстваў для кармаў, загатоўка сухога торфу, моху і лісцяў для падсілачэння).

14. Зацвердзіць план па падрыхтоўцы кадрў масавай кваліфікацыі ў колькасці 15.500 чалавек, у тым ліку: закладчыкаў злучных пунктаў па камяно — 2.500 чал., конюхоў — 3.000 чал., сціпнік-папарак — 3.700 чал., свінакар — 1.800 чал., пастухоў — 2.500 чал., цялятнік — 2.000 чал.

Прапанаваль Наркамзему БССР, абшчам КП(б)Б, арганітэтам ЦВК БССР па абласцях, райкомам КП(б)Б і райвыканкомам забяспечыць выкананне гэтага плана.

15. СНК БССР і ЦК КП(б)Б патрабуюць ад Наркамзема БССР, абшчам КП(б)Б, арганітэтам ЦВК БССР па абласцях, райкомам КП(б)Б і райвыканкомам забяспечыць захаванне пераходзячага будаўніцтва скотных двараў не пацвер і астражыцка 1938 г. з абавязковым унутраным абсталяваннем (кармушкі, столы, вентыляторы, вокны, жыжастокі і жыжасточныя жалодзежы). Новабудуемыя пабудовы не з'яўляюцца ў эксплуатацыю да поўнага іх абсталявання; адначасова весці рашучую барацьбу з антысанітарным утрыманнем жывёлы, рашуча ставячы задачу пераходу ў бліжэйшым годзе на бягучае ўтрыманне ўсіх відаў сельскагаспадарчых жывёлы.

Саўгарком БССР і ЦК КП(б)Б лічыць, што велізарная дапамога, аказаная Саветскім уладам і ЦК ВКП(б) і асабіста таварышам Сталінным калгаснаму сялянству Беларускай ССР, стварылі ўсе ўмовы для далейшага росту пагалоўя жывёлы, павышэння яе прадукцыйнасці і на аснове разгортвання сапраўднага сацыялістычнага саборніцтва і станаўлення руху ў калгасам, саўгасам, фермах, сярод калгаснікаў — забяспечыць поўнае выкананне дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР  
А. КАВАЛЁЎ.  
Сакратар Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б  
П. ПАНАМАРЭНКА

### ПЛАН ПАГАЛОЎ РАБОЧАЙ І ПРАДУКЦЫЙНАЙ ЖЫВЁЛЫ У КАЛГАСАХ НА 1 СТУДЗЕНЯ 1939 ГОДА (У ТЫС. ГАЛ.)

Вобласці і раёны	Колькі	Буйная рагатая жывёла		Авечкі і козкі	Свіні
		У тым ліку кароў	У тым ліку валоў старэй 2 год		
Усяго па БССР	537,07	788,50	290,00	45,00	325,00
У тым ліку:					
Віцебская вобласць	131,27	194,00	79,10	1,85	99,95
Аршанскі	10,80	14,00	5,70	0,05	7,40
Астэўскі	3,98	4,70	2,00	—	3,20
Багушэўскі	5,18	9,30	3,85	0,02	4,60
Бешанковіцкі	7,77	10,10	3,67	0,11	5,45
Ветрыцкі	5,58	6,60	2,90	0,04	3,20
Віцебскі	5,57	11,20	4,70	0,05	4,20
Гарадоўскі	5,40	9,70	3,60	0,08	4,30
Дрысенскі	7,52	11,30	4,48	0,01	5,70
Дубровенскі	7,42	7,50	3,20	0,06	4,90
Лепельскі	6,85	9,20	4,00	0,07	5,60
Ліванскі	6,42	13,50	5,50	0,02	4,50
Мухаўскі	6,38	11,40	4,58	0,01	4,50
Полыскі	6,16	9,90	4,30	0,02	3,70
Расонскі	4,80	7,20	3,00	0,20	3,90
Сенненскі	7,30	10,30	3,95	0,12	4,90
Сіроцінскі	5,60	9,00	3,60	0,18	4,60
Суражскі	5,72	9,10	3,90	0,03	3,50
Талачынскі	8,15	9,20	3,76	0,08	4,60
Ушацкі	7,55	9,90	4,45	0,08	6,00
Чашніцкі	7,82	10,90	4,05	0,12	9,70
Гомельская вобласць	80,09	99,45	37,85	4,76	35,00
Будакапалеўскі	6,00	7,00	2,78	0,06	3,00
Веткаўскі	4,90	5,60	2,40	0,18	2,00
Гомельскі	4,56	7,40	3,00	0,22	2,50
Добрушскі	2,97	3,15	1,22	0,05	0,85
Жлобінскі	7,70	11,60	4,42	0,32	2,25
Журавіцкі	6,10	6,50	2,45	0,12	2,45
Кармянскі	6,20	6,40	2,56	0,06	1,80
Лоеўскі	5,48	11,70	3,50	2,10	6,25
Рагачоўскі	6,20	8,20	3,25	0,07	1,90
Рэчыцкі	6,00	8,50	2,75	1,10	3,20
Свяцілавіцкі	4,80	4,90	2,00	0,10	2,10
Уваравіцкі	6,60	6,80	3,00	0,11	2,80
Церахоўскі	6,10	6,20	2,52	0,18	1,80
Чачэрскі	6,50	5,50	2,00	0,14	1,80
Магілёўская вобласць	147,59	166,85	65,16	3,82	88,95
Асіпавіцкі	3,85	7,80	2,80	0,45	3,40
Бабруйскі	5,72	8,70	3,20	0,44	2,30
Балыніцкі	6,53	6,60	2,84	0,06	4,10
Бярэзінскі	5,41	7,80	2,50	0,66	2,55
Вяўцкі	8,35	8,20	2,84	0,15	3,20
Горацкі	9,10	7,50	3,00	0,02	4,55
Дрыбінскі	6,42	6,20	2,60	—	4,00
Касцюковіцкі	10,86	11,60	4,50	0,37	7,60
Кіраўскі	4,85	5,30	2,05	0,68	2,20
Клімавіцкі	7,54	9,50	3,60	0,65	4,80

Вобласці і раёны	Колькі	Буйная рагатая жывёла		Авечкі і козкі	Свіні
		У тым ліку кароў	У тым ліку валоў старэй 2 год		
Клічэйскі	4,38	6,40	2,42	0,32	2,60
Круглянскі	6,20	8,15			

ДАДАТКИ ДА ПАСТАНОВЫ СНК БССР І ЦК КП(б)Б АБ ДЗЯРЖАУНЫМ ПЛАНЕ РАЗВІЦЦЯ ЖЫВЁЛАГАДОУЛІ ПА БССР НА 1938 Г.

ДАДАТАК № 2.

ПЛАН ВЫРОШЧВАННЯ ЖАРАБЯТ, ЦЯЛЯТ, ЯГНЯТ, КАЗЛЯТ І СВИНЕЙ З ПРЫПЛОДУ 1938 Г. У КАЛГАСАХ І У КАЛГАСНІКАУ К 1-І-39 Г. (У ТЫС. ГАЛОУ)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and various livestock types (Жарабят, Цялят, Ягнят, Казлят, Свіней). Rows list various regions like Віцебская, Магілёўская, Гомельская, Мінская, Палеская, Мясная.

ДАДАТАК № 3.

ПЛАН ПАКУПКИ БУИНАІ РАГАТАІ ЖЫВЕЛЫ ДЛЯ КАЛГАСНЫХ ТАВАРНЫХ ФЕРМ (АПРАЧА ПЛЕМЯННО) НА 1938 Г. (У ТЫС. ГАЛОУ)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and livestock types (Усяго, У тым ліку: Сіропінскі, Суражскі, Талачынскі, Ушанскі, Чашнінскі).

ДАДАТАК № 3.

ПЛАН ПАКУПКИ БУИНАІ РАГАТАІ ЖЫВЕЛЫ ДЛЯ КАЛГАСНЫХ ТАВАРНЫХ ФЕРМ (АПРАЧА ПЛЕМЯННО) НА 1938 Г. (У ТЫС. ГАЛОУ)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and livestock types (Усяго, У тым ліку: Церахоўскі, Чачарскі, Магілёўская вобласць, Віцебская вобласць, Гомельская вобласць, Мінская вобласць, Палеская вобласць, Мясная вобласць).

ДАДАТАК № 4.

ПЛАН АКАЗАННЯ ДЗЯРЖАУНАІ ДАПАМОГІ КАЛГАСНІКАМ У АБЗАВЯДЗЕННІ ЖЫВЕЛАІ АСАБІСТАГА КАРЫСТАННЯ У 1938 Г. (У ТЫС. ГАЛОУ)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and livestock types (Усяго, У тым ліку: Віцебская вобласць, Гомельская вобласць, Мінская вобласць, Палеская вобласць, Мясная вобласць).

ДАДАТАК № 4.

ПЛАН АКАЗАННЯ ДЗЯРЖАУНАІ ДАПАМОГІ КАЛГАСНІКАМ У АБЗАВЯДЗЕННІ ЖЫВЕЛАІ АСАБІСТАГА КАРЫСТАННЯ У 1938 Г. (У ТЫС. ГАЛОУ)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and livestock types (Усяго, У тым ліку: Чырвоная вобласць, Палеская вобласць, Віцебская вобласць, Гомельская вобласць, Мінская вобласць, Палеская вобласць, Мясная вобласць).

ДАДАТАК № 5.

ПЛАН ПАГАЛОУЯ КРОЛІКАУ І ПТУШАНА НА 1 студзеня 1938 г.

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and livestock types (Усяго, У тым ліку: Віцебская вобл., Гомельская вобл., Мінская вобл., Палеская вобл., Мясная вобл.).

ДАДАТАК № 6.

ПЛАН ПРОДАЖУ ПЛЕМЯННЫХ ЖАРАБЦОУ-ВЫТВОРНИЦАУ У КАЛГАСАХ БССР

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and livestock types (Усяго, У тым ліку: Віцебская вобласць, Гомельская вобласць, Мінская вобласць, Палеская вобласць, Мясная вобласць).

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

АЗДАРАВІЦЬ ПАРТКІРАУНІЦТВА РАЁНА

На першай Віцебскай абласной партконференцыі многа гаварылася аб дрэннай рабоце Аршанскага партарганізацыі і асобных яе кіраўнікоў, як людзей, не заслугоўваючых палітычнага давер'я. Недахопы і палітычны памылкі ў рабоце партарганізацыі асабліва востра былі адзначаны XVII з'ездам КП(б)Б. Але аб усім гэтым раённае партарганізацыя яшчэ да гэтага часу не ведае таму, што сходаў партыйнага актыва з дакладам аб выніках XVII з'езда КП(б)Б не было.

Між тым становішча з партыйным кіраўніцтвам у раёне яднавалася нялёгка. Па сутнасці справы ніякай партыйнай работай райкомам і яго апаратам не праводзіліся.

Ранейні партыйны канферэнцыі і XVII з'езда КП(б)Б не рэалізуюцца. Райком на кіруе партыйным партарганізацыям, ён адарваў ад іх. Становішча, якое было да раённай партканферэнцыі, не змянілася.

Нарады сакратараў парткомаў па пытанню партыйнай работы і абмену вопытам даўно ўжо не склікаліся. Гэта тым больш недапушчальна, што ў часе выбараў кіруючых партарганізацый адбылася перамена ў складзе кіраўнікоў партыйнага партарганізацыі. Сярод 19 сакратараў парткомаў — 9 новавыбраных, з 69 партаргаў — новых 13 таварышоў.

Па-ранейшаму выключна дрэннае становішча з партыйнай прапагандай у раёне. Слаба пастаўлена работа па партучбоце ў партшколах горада і асабліва ў вёсцы. Дырэктыва партыйнай канферэнцыі ў гэтым напрамку не праводзіцца ў жыццё.

Вопат агітацыйна-масавая работа, накіраваная партыйным партарганізацыям ў часе правядзення кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, не абагулен, ніякіх мер па замацаванні кадраў агітатараў, вырашчаных за апошні год, а таксама па працягненню агітацыйна-масавай работы сярод насельніцтва да гэтага часу не прынята.

У выніку запусцення партыйнай работы ў партыйных партарганізацыях за апошні год амаль спыніўся прыём у партыю. Паступілі ў чэрвені месцы справы па прыёму 16 чал. у кадры і 6-ці ў члены партыі да гэтага часу не разгледжаны райкомам.

Як вядома, падняты трансіжэ-бухарынскія і панянал-фашысцкія спыны і пярэбраныя праводзілі сваю шкодніцкую работу на радзе прадпрыемстваў Аршанскага раёна (БелДРЭС, Асіаторф, Ільнакамбінат і мяскамбінат). Між тым, вынікі гэтага шкодніцтва ліквідуюцца надзвычай мурдна. Выклікае вялікае незваруменне тая акаліччасць, што работа па падрыхтоўцы да пуску другой чаргі БелДРЭС ідзе выключна павольнымі тэмпамі.

Даняні аб ходзе выканання вытвор-

чых планаў прамысловых прадпрыемстваў раёна за паўгоддзе яшчэ раз падкрэўваюць, што найбольш адстаючым прадпрыемствам з'яўляецца Асіаторф, які выканаў свой план за паўгоддзе на 69,4 проц., а таксама хлебакамбінат і інш. Гэтыя прадпрыемствы не толькі не выконваюць праграму, але працуюць яшчэ горш, чым у мінулы годзе, што пагражае зрывам выканання ўсёй гадавой праграмы. Райком-жа не кіруе работай прадпрыемстваў раёна.

У галіне сельскай гаспадаркі не вядзецца баявой, прадуманай работы па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў галіне жывёлагадоўлі, работы па сіяганню хугароў, па ўвадзенню сеназабораў у калгасы. Выключна слаба пастаўлена работа сярод аднаасобнікаў, у выніку чаго — зусім нязначны прыток аднаасобнікаў у калгасы.

Выкананне дзяржаўных абавязковых паставаў і плянаў праходзіць надзвычай дрэнна. Ёсць рад фактаў, якія сігналізуюць аб тым, што паставава ЦК ВКП(б) аб забароне выключэння калгаснікаў з калгасаў, аб няправільным размеркаванні даходаў у калгасах і інш. паршуча асобным сельскагаспадарчым калгасамі (Баранькаўскім, Смольніцкім, Шыбепкім сельсаветаў і інш).


Дрэнна абстаіць справа з арганізацыяй і ўлікам працы калгаснікаў. Працоўная дысцыпліна ў радзе калгасаў разлазена. Усё гэта сведчыць аб дрэннай рабоце райа, які да мая месяца ўзначальваў тав. Бараняў — перапрашаны другі сакратар райкома партыі, а зараз узначальвае тав. Чаркес. Тав. Чаркес не здолеў лабіраваць дысцыпліну ў апаратах і мабілізаваць работнікаў аддзела на барацьбу за рашучую ліквідацыю вынікаў шкодніцтва, да ўзору падрывоў і правядзення ўборачнай кампаніі.

Дзе прычыны гэтых сур'езнейшых прываў у рабоце Аршанскага партарганізацыі? Прычылы ў тым, што ў партарганізацыі меў месца ў апошні час настрой самаупакоення, наўнасць ільвінай хваробы — палітычнай бескалянасці, прытуленне класавай шпіянацыі, слабае разгортванне крытыкі і самакрытыкі. У выніку чаго ўсяго гэтага ў асобных вярхоўных партарганізацыі можа месца аслабленне барацьбы з класавымі элементамі, замаскіраванымі ворагамі народа, якія прапрацавалі на аднаасобніцтвах.

З гэтых фактаў партарганізацыі неабходна зрабіць сур'езнейшы вывед. Неабходна аздаравіць партыйнае кіраўніцтва ў раёне і павялічыць ўважлівае да ажыццяўлення рашэнняў XVII з'езда КП(б)Б.

Віцебскаму абласному камітэту партыі трэба неадкладна заняцца справамі Аршанскага партарганізацыі.

М. ЗЯРНІЦІ.



Дом Урада УССР на вуліцы Кірава ў Кіеве. (СФ.)

ПАЗЫКА ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ

СУМА ПАПІСКІ РАСЦЕ З ДНЯ У ДЗЕНЬ

МАЗЫР. (Спец. нар. «Звязда»). Калгаснікі і калгасніцы совецкага Палесся дружна падпісаліся на Пазыку трэцяй пяцігодкі, яшчэ раз прадэманстравалі сваю гарачую любоў і адданасць сацыялістычнаму радзіму. У мінулым годзе на і верасня сума падпіскі сярод калгаснікаў складала 1.961.000 руб. а ў гэтым годзе на 6 ліпеня ў калгаснай вёсцы было размеркавана пазыкі на 2.145.000 руб. 83.000 калгаснікаў і калгасніц падпісаліся ўжо на новую пазыку.

У многіх калгасах Палескай вобласці поўнасцю ўжо закончана падпіска.

Калгаснікі ўносяць першы ўнёсак на пазыку.

У калгасе «Чырвоная Арэшта», Чырвонаслабодскага сельсавета, Канаткевіцкага раёна, падпіскай ахоплены 237 чалавек на суму 8005 рублёў. З іх 2.500 рублёў ужо ўнесены.

Да канца дня 6 ліпеня па вобласці было размеркавана пазыкі сярод рабочых, служачых і калгаснікаў на суму 8.155.000 руб.

У мінулым годзе пазыка абароны была рэалізавана, па даных на 1 верасня, на суму 7.752.000 руб.

В. МАЧАЛЬСНІ.

103,5 ПРОЦ. ТРОХТЫДНЕВАГА ЗАРАБОТКУ ЧЫГУНАЧНІКАУ

З вялікай радасцю рабочыя і служачыя Менскага аддзялення чыгуны падпісаліся на Пазыку трэцяй пяцігодкі.

Да 12 гадзін ночы 5 ліпеня падпіска ў асноўным была закончана. Усяго падпісалася 6.324 чал. на суму 1.317.915 руб., што складае 103,5 проц. да трохтыднёвага заробку ўсіх падпісаваных.

Н. СТЭЛЬЧАННА.

ПЕРШЫЯ УЗНОСЫ

СМАЛЯВІЧЫ. Дружна праходзіць падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі. На 7 ліпеня працоўныя раёна падпісаліся на 803.000 руб., што перавышае суму мінулага года на 196.000 руб.

З выключным удзелам праходзіць рэалізацыя падпіскі сярод калгаснікаў. Так, калгаснікі калгаса імя Леніна ўнеслі ўжо на пазыку 1.000 руб.

Я. ПРЫМІЧОУ.

КАЛГАСНІКІ — АКТЫВНЫЯ ПАПІСЧЫКІ НА ПАЗЫКУ

ПУХАВІЧЫ. Кожны дзень выяўляецца лік падпісчыкаў на Пазыку трэцяй пяцігодкі. На 7 ліпеня сума падпіскі па раёну складала 489.000 руб.

З вялікім энтузіязмам падпісаліся на пазыку калгаснікі сельсаветаў «Новая зара», Бельскага сельсавета. Ахоплены падпіскай больш 80 чалавек на суму 3.815 руб.

Калгаснікі Ш. Салавейчык, З. Левін, Н. Кур'яновіч, Д. Шабуля і І. Салавейчыч падпісаліся кожны на 100 руб. Комсамольцы Кастусь Карэла і Аляксандр Мазанін падпісаліся кожны на 85 руб.

Сям'я калгасніка Ф. П. Карэлага ў ліку трох чалавек падпісалася на 175 руб.

Падпіска па ўсяму раёну паспяхова прадаўжаецца і ў бліжэйшыя дні будзе закончана.

П. МАШНОУ.

ПЛЕНУМ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА КАМІТЭТА ПАРТЫІ

ГОМЕЛЬ. Учора адбыўся пленум Гомельскага абласнога партыі.

Пленум аслабіў тав. Кур'яна І. М. ад работы першага сакратара абласнога камітэта партыі ў сувязі з адзіканнем яго ў распараджэнне ЦК КП(б)Б.

Пленум аднагалосна выбраў выконваючым абавязкі першага сакратара Гомельскага абласнога КП(б)Б тав. Жыжэнкова Флавіяна Васільевіча, які раней пастаўваў у аддзеле кіруючых партарганізацый ЦК ВКП(б).

У рабоце пленума прымаў удзел сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка.

М. ЗЯРНІЦІ.

3 ГІСТОРЫІ БАРАЦЬБЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА ЗА СВАЁ ВІЗВАЛЕННЕ

Р. ПІНІС

\*\*\*

На аснове вялікай Сталінскай Канстытуцыі 26 чэрвеня прапоўняў Советы Беларусі выбралі свой Вярхоўны Совет. Першым дэпутатам у наш сацыялістычны парламент выбран усевародны дэпутат, які і друг беларускага народа — таварыш Сталін і яго бліжэйшыя саратнікі таварышы Молатаў, Варашылаў, Калінін, Кагановіч, Ежоў, Андрэаў, Жданав, Мікаян.

У дзень выбараў беларускі народ яшчэ раз прадэманстравваў перад усім светам маральнае і палітычнае адзінства народаў СССР.

У гэтых выбарах бліскучую перамогу атрымаў магутны, непераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных.

Пяўсямесна выбраны кандыдаты блока камуністаў і беспартыйных — лепшыя сыны і дачкі нашага народа, партыйныя і непартыйныя большыя, беззаветна адданыя справе сацыялізма.

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР па аснове Сталінскай Канстытуцыі падвясіль вынік барацьбы і вялікіх перамог будаўніцтва сацыялізма.

Гэтыя суверэна-гістарычныя перамогі дасягнуты пад кіраўніцтвам партыі большыкоў і жорсткай барацьбе з ворагамі ўнутры краіны і ў міжнародным маштабе.

«Прэмяна і радасна ведаць, што кроў, багата праціла нашымі людзьмі, не прайшла дарэмна, што яна дала свае рэзультаты. Гэта ўзбройная духоўна наш работчых клас, наша сялянства, наша працоўную інтэлігенцыю. Гэта рухавік наперад і ўнімае пачуццё законнай гордасці. Гэта ўмацоўвае веру ў свае сілы і мабілізуе на поўную барацьбу для заваявання новых перамог камунізма» (Сталін).

Алічым з этапу вострай барацьбы працоўных мас Беларусі за сваё сённяшняе бліскучы перамогі быў перыяд барацьбы з беларускай акупацыяй.

Пролетарская сацыялістычная рэвалюцыя назаўбеды пакончыла з века-

вым прыгнётам народаў Расіі і адкрыла новую эру ў развіцці чалавечтва. Увесь буржуазны свет не мог прымырыцца з наўнасцю перамогі і на адной шоста частцы зямнога шара сацыялістычнай рэспублікі. На нас равам з унутранай контррэвалюцыяй абрушыліся пошчыны інтэрвентыў.

У наступленні суверэнага імперыялізма на краіну Советуў Польшча з самага пачатку прыняла самы непарасродны ўдзел.

Польшча прымавала ўдзел у барацьбе супраць савецкай улады ў першым і другім паходах Антанты, маючы на мей сваёй дэвізіямі на захадае ацвягаць часті Чырвонай Арміі з рашучых удзелаў фронту — калчакіўскага, зачым дзёніцкага. Якіз у перыяд другога паходу Антанты Польшча захавала Менск.

Калі першыя два паходы Антанты былі адбыты, імперыялісты не страпілі надзеі на знішчэнне савецкай улады. Яны імкнуліся арганізаваць новы, трэці паход Антанты супраць маладой савецкай рэспублікі, даручыўшы па гэты раз выступленне беларускай Польшчы. Выступаючы як агіт англа-французскага імперыялізма, Польшча мела яшчэ і свае ўласныя планы ў заняваемай ёю вайне.

Да Кастрычніцкай рэвалюцыі польскія паны-памешчыкі ўладалі лепшымі землямі Беларусі, на якіх гнулі спіну беларускія сяляне і батракі.

Князі Радзівілы мелі толькі ў Менскай губерні да 200 тысяч дзесяцін зямлі. Граф Тышкевіч меў 296 тысяч дзесяцін зямлі. Граф Патоцкі — 240 тысяч дзесяцін. Апрача таго, сотні тысяч дзесяцін зямлі мелі польскія паны ў іншых губернях Беларусі.

Вярнуць зямлю — вое аб чым марылі польскія памешчыкі.

Захаціўшы ў 1918—1919 гг. Літву, Заходнюю Украіну і частку Беларусі, польскія імперыялісты не думалі на гэтым спыніцца. Яны хацелі вярнуць сабе не толькі страчаныя ў выніку Кастрычніцкай рэвалюцыі, але і здаваліся захавані ўсю Украіну, Беларусь і сцягнута «вялікую Польшчу» — «ад мора да мора».

Камуністычная партыя і савецкі ўрад пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна прадбачылі наступленне Польшчы. Аб гэтым Ленін папярэджваў на IX з'ездзе партыі, яшчэ да таго, як разгарнулася польска-савецкая вайна.

Ленін патрабаваў максімальнага забеспячэння і ўмацавання процывапольскага фронту. Ленін і Сталін бязлітасна выкрывалі зраджэнне лінію ворага Троцкага, прабавяўшага ўспыніць пільнасць нашай краіны заявамі аб тым, што выступленне Польшчы мае пэўна, разлічваючы такім чынам сарваць забеспячэння адпор і адкрыць фронт інтэрвентам.

Чырвоная Армія, наперакор зраджэннікам Троцкага, рыхтавалася пад кіраўніцтвам партыі большыкоў даць дастойны адпор польскім захватчыкам.

Аналізуючы міжнароднае і ўнутранае становішча нашай краіны, Ленін падкрэсліваў, што перавага сіл на нашым баку, што спансаў на паражэнне Расіі ў 1920 годзе значна менш, чым у 1919 г., што перамога будзе за намі.

Але савецкі ўрад не жадаў гэтай вайны. Мы не хацелі больш праліваць дарагу кроў нашых сыноў, мы хацелі перайсці да мірнага сацыялістычнага будаўніцтва.

Савецкі ўрад многа раз прапавяў Польшчы пачаць перагаворы аб міры, ідуць ён на вялікіх ўступкі.

Уноце, пасланай Соўнаркомом польскаму ўраду, гаварылася: «Не існуе ні аднаго пытання тэрытарыяльнага, эканамічнага, або іншага, якое не магло б быць вырашана мірна, шляхам

перагавораў, узаемных уступак і пагадненняў».

У заяве польскаму ўраду і польскаму народу наш урад пісаў: «Совет Народных Камісароў заўважуе, што палітыка РСФСР у адносінах Польшчы выхоўвае не з выпадковых часоў вайны, а з напэўнасцю прыпынка нацыянальнага самавызначэння, безумоўна і безавагарна прызнавала і прызнае незалежнасць польскай рэспублікі і гэта прызнанне, з першага моманту стварэння незалежнай польскай дзяржавы, кладзе ў аснову ўсіх сваіх адносін да Польшчы».

Нашу ўступчынасць польскія імперыялісты распанілі як слабасць. Увесь буржуазны свет вразумел наш міралюбівасць па-свойму, так: «Калі большыкі ідуць на ўступкі, значыць яны слабы».

На ўсе нашы прапановы беларускай Польшча, зрабіўшы выгляд, што згодна пачаць перагаворы, адказала ультыматывым патрабаваннем — пачаць перагаворы ў Варшаве, акупіраваным тэрыторыямі беларусаў. Прапанова гэта напіла нагі, злоснавалы характар. «Запрашаючы» нас у Варшаву тым самым хапелі паставіць сябе ў адносінах да савецкай улады ў ролі пераможцаў. Воеці мірных перагавораў у акупіраваным Варшаве азначала пакінуць за палкамі магчымасць працягвання вайны дзёніцаў, пазбавіўшы гэтых магчымасцей савецкую рэспубліку.

Мы прапавявалі перанесці перагаворы, па ўзаемнаму пагадненню з Польшчай, у любы горад любой краіны. У адказ на нашу прапанову з'явілася шырокае наступленне польскіх войскаў па ўсяму фронту. Такім чынам вайна нам аказалася наязнай польскімі імперыялістамі пры прамой дапамозе Антанты.

«Вайна з Польшчай нам наязна, гаварыў Ленін, — ні малейшых замяслаў супраць незалежнасці Польшчы мы не маем, як не маем іх супраць незалежнасці Літвы і Беларусі. Але не глядзячы на ўсю нашу ўступчынасць, нам усё-ж такі ваяваць вайну, а калі так, мы ўсе павінны падняцца, як адзін, каб абараніць і сябе

ЛЭЗНЯНСКІЯ УНЦЕР-ПРЫШЫБЕЕВЫ

У лэзненскай раённай газеце «Ленінскі сцяг» быў змешчаны допіс «Не вядуць барацьбы з павалікай». Газета правільна паставіла пытанне аб тым, што ў калгасе «Ударнік», Унаўскага сельсавета, было пасеяна 0,75 гектара канюшыны засмечалым насеннем.

Газета выступала 6 чэрвеня. Старшыня Унаўскага сельсавета Куцін, які ніколі не вызначаў аператыўным рэагаваннем на сігналы друку, — на гэты раз хутка наведваў калгас. Прыехаў ён у ноч з 8 на 9 чэрвеня і пачаў «дзеянчыца».

Перш за ўсё ён аднаў загал неадкладна даставіць да яго старшыню калгаса тав. Мінчанка, а потым бригадэра Марозава, а за імі — членаў праўлення.

Хутка ўсе праўленцы былі ў вобры. Сабралася каля двух дзесяткаў калгаснікаў. Апрача мясцовых жыхароў, відаць для парадку, з'явіўся міліцыянер тав. Падлоўчанка.

Пазачарговы збор, безапеліччасць і грубасць з якімі старшыня сельсавета аддаваў загалы, — в усяго гэтага калгаснікі заклочылі, што справа незвычайная.

Куцін тым часам аддаваў чарговы загал:

«Мінчанка, адкрывай пасаджэнне праўлення. Ну! Гаварыць буду я. І гэсь пачалося «паздзёнае праўленне і актывам».

Старшыня сельсавета гаварыў ядоўга, затое «грунтоўна».

«І, — адрэкаментаваў ён, — прыехаў да вас па даручэнню райкома партыі. Вы, вразумела, чыталі допіс у раённай газеце наконт канюшыны. Аб чым гаворыць гэты факт? Аб тым, што ў калгасе арудуюць шкоднікі. Хто іх узначальвае? Вядома хто — старшыня калгаса Мінчанка і бригадэр Марозаў. Факты з канюшынай не выпадковыя. Ого, я ведаю Мінчанка. Ён стаўленік ворага народа, які арудваў у раёне».

Вое і ўсё. Калгаснікі, даволі напалоханы Куціным, маўчалі.

«Дык вое, чяпер уое ясна, — заклочыў Куцін, — Грамадзянін Мінчанка, ты арыштаваны».

Быў арыштаваным і кірэваў псаджэннем — справа, вразумела, не сумяшчальная. І таму Куцін зноў скамандаваў:

«Вылаз з-за отала, вунь для тэбе месца на лае».

Незаконна арыштаваны Мінчанка перасёў на лау пад верту міліцыянера Падлоўчанка.

«Пасаджэнне» прадаўжалася ў тым жа луху.

«Бригадэр Марозаў, — зароў раз'юшаны Куцін, — ты арыштаваны. Бригадэр прысеў не ў аднаведным для арыштаваных месцы. Але дзяржжорда Куцін не з таіх, каб дазваляць такім беспаралкі! Некалькі хулганскіх і непрыгоўных сказаў — і бригадэр падпарадкаваўся».

І вое пасля гэтых арыштаў, пасля з'ездаў над старшынёй, бригадэрам і ўсімі калгаснікамі, пасля гэтага абурочага паршучага Сталінскай Канстытуцыі ўзышчэн з партыйным білетам у кішні Куцін зноў аддае каманду, на гэты раз авернутогу да ўсіх прысутных:

«Хто за тое, каб зняць шкодніка Мінчанка з работы? Прашу галасаваць. Ну!!!

Потім перагледзілі паміж сабой. Потым асяржана паглядзелі на раз'юшанага Куціна. Па выражэнню яго твару калгаснікі вразумелі, што не злосваць таму, хто адважыцца галасаваць супраць яго прапановы.

«І галасавалі. Нерашуча, павольна, і Украіну ад наліску польскіх імперыялістаў».

25 красавіка Пінсудскі рушчы ў наступленне на Кіеў дзесяць пяхотных і дзве кавалерыйскія дывізіі, якія захавалі спачатку Жытомір, пасля Кіеў. Польскія войскі пачалі акупацыю Беларусі.

Наступленне польскіх войскаў суправаджалася нечуваным зверствамі. крывавай расправай з рабочымі і сялянамі Беларусі. Не было межаў гвалтам і здымам беларускага над працоўнымі месцамі.

Яны па-верску помсцілі беларускаму народу за тое, што ён не хацеў больш гнуць спіну на паю і капіталістаў.

Адразу-ж пасля ўвацця Менска беларупалі вылашч загал, які ліквідаваў усе заваявы працоўных у Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю і аднаўляў усе раяныя капіталістычныя памешчыцкія парадкі.

Першым пунктам гэтага загалу зноў усталявалася прыняцця ўдзельнасць устаноў і фабрыкаў на фабрыкі і зямлі. Зварот памешчыцкіх майнткаў павінен быў закончыцца на прыняццю некалькіх дзён. Неадкладна згодна гэтага загалу ўступілі па ўвадленне прадпрыемствамі і былыя гаспадары фабрык. Уладальнікі заводаў, фабрык неадкладна звалілі з работы ўсіх рабочых, заталарыяных у спачуванні большыкам. На работу прымадліся толькі паліцы. У памешчыцкіх майнтках увадзілася прымусоная праца сялян — паншчына. На памешчыцкіх палі бізюамі атаналіся былыя батракі. Сялян прымушалі адпрацоўваць на памешчыцкіх землях за тое, што яны імі карысталіся.

Усе беларускія школы былі закрыты. Польская мова была абвешчана дзяржаўнай мовай. З устаноў выгнаны работнікі, якія не мелі польскай мовы.

Агнём пакараў, арганізаваных беларускай акупантамі, пшлалі сёлы і гарады Беларусі. Яны спалілі гарады Барысаў, Баўрыск, Слуцк, Менск і інш. Рад вёсак былі спалены разам са старымі, жанчынам і дзямі.

Аб жудасных, тварымых палкамі ў вёсках Слуцкага павета, «Звязда» ад 17 верасня 1919 года паведамляла наступнае:

адзі за адным праўленцы і калгаснікі паднялі рукі.

# ЧАН КАЙ-ШЫ АБ ВЫНІКАХ ПЕРШАГА ГОДА ЯПОНА-КІТАЙСКОЙ ВАЙНЫ

ХАНЬКОУ, 7 ліпеня. (БЕЛТА). У гвардыі карэспандэнтам ТАСС старшыня ваеннага савета Кітая Чан Кай-шы даў агульную дэкларацыю аб становішчы Кітая пасля года вайны з Японіяй.

«За год вайны, — гаворыць Чан Кай-шы, — мы страцілі звыш 500 тысяч кітайскіх байцоў забітымі і раненымі. У акупаваных раёнах нашы браты падвяргаліся зьдзекам і катаванням. Падарвана эканоміка краіны. Многія культурныя ўстановы зруйнаваны негэтыўскай арміяй. Тым не менш аднадушства Кітая мацней за дзянь і дзень.

Гісторыя Кітая не ведала такога адзінаства і згуртавання народных мас, якія існуюць у сучасны момант. У народзе пачаўся дух бесстрашша. За год вызваленчай вайны кітайскі народ навучыўся яшчэ больш шчыльна адзінаццаці і гераізму. Разлікі несправядліва быстра закончыць вайну на сённяшнім палічным прапанаванні. Чым далей Кітай выйдзе вайну, тым мацней і дужэй ён становіцца.

У далейшым вызваленчай вайне патрабуе ад нас яшчэ большых пакут і адрар, але разам з гэтым павялічваецца і гарантыя перамогі кітайскага народа. Ён гарантуе перамогу, Кітай вяртае мабільнасьць яшчэ больш чалавечыя і матэрыяльныя рэсурсы. Неабходна таксама ўмацаваць пашу дзяржаўнасці, Кітай павінен атрымаць падтрымку ў сваёй барацьбе з боку іншых краін.


Кітайскі народ выдэ барыць за сваю ўласную незалежнасьць і існаванне. Адначасова гэта барацьба служыць мэтам абароны міру і справядлівасці ва ўсім свеце. Даламога ўсё прыяцельскіх дзяржаў у вызваленчай вайне Кітая з'яўляецца па сутнасці выкананнем

іх абавязку ў адносінах міжнароднага міру і міжнародных дагавораў. З самага пачатку вайны сімпатыі і дапамога Кітаю, аказаная народам СССР і іншых прыяцельскіх дзяржаў, натхняюць кітайскую армію і кітайскі народ.

Каб перасекчы шляхны агрэсіўны дзеянні Японіі, усе прыяцельскія дзяржавы свету, выступаючы супроць агрэсіі, усе дзяржавы — члены Лігі нацыяў — павінен зрабіць яшчэ больш далёка ідучы канкрэтны змысл. Такім шляхам можна будзе хутчэй дабіцца поспеху ў кітайскай вызваленчай вайне і ўмацаваць мір ва ўсім свеце.

Закрываючы пытанні аб супраўраўніцтве паміж Гамінданам і камуністычнай партыяй Кітая, Чан Кай-шы заявіў: «Для Кітая на сённяшні дзень існуе толькі адно пытанне: жыццё або смерць усёй нацыі. Калі народ усёй краіны не жадае гібель дзяржавы і нацыі — кожны павінен адказаць сваё прадзуртныя погляды і накіраваць усе сілы на ліквідацыю напымальнага крызіса. Дэкларацыя кітайскай камуністычнай партыі, у якой яна выражае жаданне весці гераічную барацьбу за рэалізацыю трох народных прынцыпаў Сун Ят-сэна, прадстаўляе сабой рашэнне, адлюстраванае чаргаванне інтарэсам нацыі. Кітаю на сённяшні дзень, як ніколі, неабходна адзінаццаці вайне тым больш неабходна адзінаццаці кіруючая сіла. Таму кітайская камуністычная партыя павіна супраўраўніваць з усімі іншымі партыямі і пад кіраўніцтвам Гаміндана аб'яднаць сілы для выратавання ад гібель.

Факты паказалі, што кампартыя пачаў і пачынае разумее задачы, якія ставяць перад нацыяй, і дэманструе сваю шчырасць у пытанні аб'яднання і выратавання краіны.



ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ. На здымку — кітайскія сялянкі з жонкай і раненымі дзіцём уключаюць з раёна, залатата японскімі інтэрвентамі.

## ЗВАРОТ ПАЛІТБЮРО КОМПАРТЫ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 8 ліпеня. (БЕЛТА). Палітбюро ЦК камуністычнай партыі Іспаніі абулікавала зварот па пошлу становішчы рэспублікі к канцу другога года вайны. Адназначна дасягнуць поспехі, а імяна: умацоўваюцца адзінаццаці ўсёх народаў Іспаніі, умацоўваюцца абаронадольнасць рэспублікі, Палітбюро заявіла аб сваёй абсалютнай упэўненасці ў канчатковай перамоце народа.

Род валодае вялікімі нескрыстанымі рэзервамі, якія павіны быць уключены ў агульную справу. Лёзунгамі да другой галавы вайны павіны быць: «Адзінаства народа», «Быстрая мабільнасць усёх рэсурсаў» і «Цвёрдая вера ў перамогу».

Палітбюро прапануе мясцовым арганізмам кампартыі звазацца з усімі антыфашысцкімі арганізацыямі для выпрацоўкі і правядзення ў жыццё агульнага плана ўсенароднай мабільнасці.

Па даных іспанскага міністэрства авіяцыі, на працягу чэрвеня збіты 42 фашысцкія самалёты, у тым ліку 15 вялікіх бомбардыроўчыкаў. Пры гэтым 9 самалётаў было збіты зніжэннем артылерыі і 33 самалёты — рэспубліканскімі лётчыкамі ў часе павятраўнага баёў. Рэспубліканская авіяцыя страціла на працягу чэрвеня 18 самалётаў.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

У сектары Суэрос (на захад ад Энда) буйныя сілы мяжэжнікаў і інтэрвэнтаў увесь дзень атакавалі рэспубліканскую пазіцыю ля вышніх Аталяіа і Кабесо. Атакі былі адбіты з цяжкамі стражамі для фашыстаў. У тым жа сектары рэспубліканскія часці прайшлі раліўную атаку на пазіцыі мяжэжнікаў ля вёскі Вао і знішчылі тут адзін фашысцкі танк.

Па даных іспанскага міністэрства авіяцыі, на працягу чэрвеня збіты 42 фашысцкія самалёты, у тым ліку 15 вялікіх бомбардыроўчыкаў. Пры гэтым 9 самалётаў было збіты зніжэннем артылерыі і 33 самалёты — рэспубліканскімі лётчыкамі ў часе павятраўнага баёў. Рэспубліканская авіяцыя страціла на працягу чэрвеня 18 самалётаў.

## РАШЭННІ ПОЛІТБЮРО КАМІТЭТА ПА НЕУМЯШАННІ

ЛОНДАН, 7 ліпеня. (БЕЛТА). 5 ліпеня пад старшынствам англійскага міністра замежных спраў Галіфакса адбылося пленарнае пасяджэнне Камітэта па неумяшанні. На абмеркаванні і завяршэнні пленума быў пастаўлены агульны план, які ахапляе праблему эвакуацыі «добраахотнікаў», схему арганізацыі сувязі і марскога кантролю, пытанне фінансавання і т. д. Прадстаўнікі ўсёх еўрапейскіх дзяржаў, у тым ліку Італіі, Германіі і Партугаліі, заявілі аб згодзе іх урадаў прыняць увесь прадастаўлены план у цэлым.

Мусаліні эвакуіруе некалькі тысяч італьянскіх раненых або хворых салдат. Аднак, ён будзе мець поўную магчымасць змяніць гэтых салдат свежымі воякамі, накіраваўшы іх у тым жа, як аднаўленне марскога кантролю і адліканне «добраахотнікаў» будучы ажыццэваны не раней, чым праз многа тыдняў, гэта павіна паміж рэспубліканскай Іспаніяй і Францыяй закрыта ўжо з 13 чэрвеня!

## КАРЭЛЬСКІ ТЭАТР ЗАКОНЧЫў ГАСТРОЛ У БССР

Калектыв Рускага дзяржаўнага тэатра Карэльскага АССР закончыў сваё гастролі ў БССР. За месяц праймаўна ў Барысева тэатр паказаў 9 п'ес («Вочная стужка», «Порт-Артур», «Лес» і інш.), якія праймаўна звыш 30,000 глядачоў. Для дзяцей была пастаўлена п'еса «Агні маля».

Тэатр выехаў у Карэльскі рэспубліку. Тэатр выехаў у Карэльскі рэспубліку.

## ПАЛЕСКІ АБЛАСНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

У Мазыры на базе мясцовага калгасна-саўгаснага тэатра стварэна Палескі абласны драматычны тэатр. Яму перададзена будынак гарадскога тэатра. Калектыв арганізацыі паўважана новымі кваліфікаванымі спецыялістамі. З 1 жніўня тэатр пачынае сваю работу. У яго рэпертуары п'есы былі грама, дзі раптам адны — «Остроўскага», «Любоў Ярава» — Трэнева, «Расплата за моладзь» і інш.

Тэатр выехаў у Карэльскі рэспубліку. Тэатр выехаў у Карэльскі рэспубліку.

## ВЫМПЕЛ З ГІДРАСАМАЛЁТА „МП-1“

ГОМЕЛЬ, 8 ліпеня. (Нар. «Звязда»). У вёсцы Завелле, Барахоўскага сельсавета, Уваравіцкага раёна, зноўдзень вымпел, кінуты з гідрасамалёта «МП-1» пры беспасадкачым пералёце Севастопаль — Архангельск праз Гомель.

На канверце — надпіс: «Прочіце пісьмо даставіць па адрасу: Гомель, Электрычная, 34, Лямака».

## ТАВ. БАГАТЫРОУ — СТАРШЫНЯ ОРГАНІЗАЦЫІ САЮЗА КАМПАЗІТАРАУ БССР

У Доме пісьменнікаў у Менску адбыся агульны сход членаў саюза савецкіх кампазітараў БССР. Бум заслухан справядлівы даклад арганізацыі. На сходзе работа арганізацыі і яго аднавага сакратара тав. Лябова была падвергнута рэзкай крытыцы.

## АБ АСЕННІМ ПРЫЁМНІ НА ДЗІЧ У 1938 ГОДЗЕ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ НАМІСАРАУ БССР

Агульны сход прызнаў дзейнасць арганізацыі недавальняючай. Выбраны новы арганізацыі саюза савецкіх кампазітараў БССР у складзе дэпутатаў Вархоўнага Савета БССР т. т. Багатырова (старшыня), Туранкова і т. т. Алашава, Ефімава (сакратар) і Шчэголова.

Совет Народных Намісараў БССР паставіў: Давольна па тэрыторыі БССР асенняе паліваванне на дзіч у наступныя тэрміны: а) На ўсю балотную і вадальнаватую дзіч: усе віды качак, дупелей, бекасаў, вальдшнепаў, карасель, вальдзых курачак і ўсе віды кулікоў а 18 ліпеня і да адлітву іх. б) На галубоў і пераліваў а 1 жніўня і да адлітву іх. в) На баравую дзіч: ценьяроўку, рабчыкаў і белую курапатку з 1 жніўня да 1 снежня. г) На глухара і шарую курапатку з 15 жніўня да 2 кастрычніка. Нам. старшыні Савета Народных Намісараў БССР І. ЗАХАРАУ. Кіраўнік спраў Савета Народных Намісараў БССР М. МАНЬШАУ. г. Менск, 8 ліпеня 1938 г.

## ВЕЛІЗАРНАЯ ЦЯГА У ТЭАТРАЛЬНАЕ ВУЧЫЛІШЧА

З новага вучэбнага года ў будынку Вялікага тэатра БССР у Менску адкрыта вучэбна рэспубліканскае тэатральнае вучылішча. У гэтым годзе будзе прынята 70 чалавек. Цяга ў тэатральнае вучылішча з боку моладзі — велізарная. Паступіла больш 1000 заяў і заяччэнняў. Рад заяў ёсць ад юнакоў і дзяўчат Украіны, Узбейстана, Арменіі, Краснедарскай, Растоўскай, Смаленскай абласцей. Заявы прадаўжаюць паступаць. Большасць з іх падаюць ўдзельнікім рабачай, калгаснай і школьнай дзейнасці.

## ПАЕЗДКА 450 СТУДЭНТАУ — МЕДЫКАУ НА ВЕСНУ

Калі 450 студэнтаў апошніх курсаў Беларускай медыцынскай інстытутаў навіраваны ў раёны рэспублікі для правядзення санітарна-прафілактычнай работы сярод насельніцтва. З гэтага ліку 80 чалавек камандзіраваны ў распараджэнне дэпартаменту кансультацый, інстытут і іншых устаноў па ахове маці і дзіцяці для даламога ў барацьбе з летнімі дзіцячымі паносамі, 70 чалавек з'яўляюцца лётчыкамі для работы ў піонерскіх лагерах у якасці урачоў. Студэнты-медыкі прабудуць на месцах 2—2½ месяцамі. Яны нададзены дакладны і дэталі па пытанні санітарнай і гігіены, будучы праводзіць прафілактычныя выштыжкі, даламагаць у рабоце сельскіх урачэбных участкаў.

## ПРЫМЯНЕННЕ ІСПЫТАННЯ ПЕРШЫХ ЧЫСЛАХ ЖНІВНУ

У якасці выкладчыкаў будучы прыняты творчыя тэатральныя работнікі БССР, а таксама атральныя работнікі БССР, а таксама рад работнікаў тэатральнага цэнтру Саюза для заняткаў па пытанні гісторыі тэатра, майстэрства актара, па тэхніцы мовы, грыву і т. д.

## ШАХМАТНЫ ЧЭМПІЯНАТ

7 ліпеня ў Менску закончыўся малы шахматны чэмпіянат рэспублікі, прысвечаны ўшанаванню і Вархоўнага Савета БССР. У чэмпіянаце прымаў ўдзел 26 найбольш шахматнага гарадоў Беларусі. Турнір паказаў вялікі рост шахматнага мастацтва. Пераможцам у першай групе вышэй тав. Сташэўскі (Магілёў), які набраў 9,5 ачка з 12 магчымых. Другое месца заняў т. Іваноў (Менск), які набраў 9 ачкоў; трэцяе месца — тав. Пейс (Менск) — 7,5 ачка. У другой групе першае месца заняў тав. Жудро (Віцебск), які набраў 9 ачкоў з 12 магчымых. Другое месца — вучань 4 школы гор. Менска тав. Фраўкін, трэцяе месца — тав. Жыткіч (Менск). Заняўшы першыя месцы ў турніры па шахматах прымуць ўдзел у вялікім чэмпіянаце БССР, які адбудзецца ў верасні 1938 г.

## НАДВОР'Е СЕННІ

Сення ў БССР чакае невялікая воблачнасць. Вятры — слабыя і ўмераныя. К канцу дня ў заходніх межах рэспублікі чакаецца павялічэнне воблачнасці і слабыя дажджы. Тэмпература па рэспубліцы ноччу — 10—14 градусаў вышэй, днём — 21—23 градусаў вышэй.

## НАМ. АДКАНАГА РЭДАКТАРА

І. М. СЕНЕГІМ.

## ПАД ФАШЫСЦКІМ БОТАМ

ПРАГА, 7 ліпеня. (БЕЛТА). З Вены паступаюць весті аб далейшым аб'яўшчым унутрыпалітычнага становішчы ў Аўстрыі і аб варварскай расправе гітлераўскага камісара Вюркеля з незалежнымі, Афінцэў фашысцкай партыі «Вінер фелькшпер» беабхотэр» прымушан прызнаць факт незалежнасці пасольніцтва пагорна-находна харчовага становішча ў Аўстрыі. Адначасова газета аб'яўшчэ ўсёх «крытыкаў» і асоб, не задаволеных нястай харчоў, «дзяржаўнымі вярджанікам» і патрабуе суровай расправы з імі.

## АПУБЛІКАВАНА РАСПАРАДЖЭННЕ АБ РОСПУСКУ 174 САЮЗАУ БЫЛЫХ ФРАНЦУЗКІХ І 37 ПАЛІЦЭЙСКІХ АРГАНІЗАЦЫЯ

Праводзіцца расчэтка ўсёй былой аўстрыйскай арміі. Прыбываюць дзімы ў Вены камялячкі германскай арміі генерал Браухцін усталяваў наўважыць вялікага незалежнасці ў часціях пяхоты, кавалерыі і сувязі. У агульным палку (№ 6) выяўна адбылося сур'ёзнае хваляванне; адначасова факты знішчэння і схавання зброі. У сувязі з гэтым зроблены аршыты сярод афіцэраў. Замена былых аўстрыйскіх афіцэраў германскімі праведзена на ўсёх аэрадромах, якія ляжаць поблізу граніцы.

## ПРАВАКАЦЫЯ ГІТЛЕРАЎЦАУ У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 7 ліпеня. (БЕЛТА). Учора прам'ер-міністр Голдза зноў прыняў дэлегацыю судэтанскай партыі Генлейна (гітлераўскага агентура ў Чэхаславакіі). Я паведамляе за пачынаючых маваўшых крыніц, гутэра вялася вэломемерандуму генлейнаўцаў і некаторыя пытаньня «Колдза нацыянальнасцей».

Відавочна з мэтай зрабіць новы націс на ўрад і дабіцца далейшых уступак, генлейнаўцы разгортваюць новую хвалю правакацыі і тэрара ў Судэцка-Нямецкай вобласці. З розных месцаў паступаюць весті аб адбыццях напярэкор забароне ўрада генлейнаўскіх дэманстрацыяў.

## МАСАВЫЯ АНТЫФАШЫСЦКІЯ ВЫСТУПЛЕННІ У СУДЭТА-НЯМЕЦКАЙ ВОБЛАСЦІ

ПРАГА, 7 ліпеня. (БЕЛТА). З розных месцаў Судэцкай вобласці паведамляюць аб новых масавых антыфашысцкіх выступленнях. Трыяцца дзень у награнічных гарадах Олавы і Мікулоўе адбыліся буйныя дэманстрацыі, арганізаваныя нямецкімі рабочымі антыфашысцкімі партыямі.

Відавочна з мэтай зрабіць новы націс на ўрад і дабіцца далейшых уступак, генлейнаўцы разгортваюць новую хвалю правакацыі і тэрара ў Судэцка-Нямецкай вобласці. З розных месцаў паступаюць весті аб адбыццях напярэкор забароне ўрада генлейнаўскіх дэманстрацыяў.

У памяшканні Дзяржаўнага аўрэскага тэатра (тэл. 24-123). ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАЎНАГА РУСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР 9 ліпеня «ТРОПА ПІПІОНА» п'еса ў 3 дзеяч. Выходы ў часе тэатра з 12-2 і з 5 да 9 г. вечара. Пачатак роўна ў 8 г. 30 м. веч.

УКРАЊНСКІ ОДЗЭКІ ТЭАТР РОМОНІОНІ (памяшканне Белдзярждраматытэатра) 9 ліпеня «СОРОЧІНСКАЯ ЯРМАРКА» Пачатак ў 8 г. 30 м. веч. Выходы ў часе тэатра з 12-3 і з 5 гадзіна вечара.

ДЗЯРЖАЎНЫ (Парк імя Горькага) Тэл. 23-725. СЕННЯ Вялікае прыжвае прадэстаўленне АБНОВЛЕНАЯ ПРАГРАМА Прымае ўдзел усе трупы. Пачатак ў 9 г. веч.

Кінастэатр «Чырвоная зорка» МЯДЗВЕДЗЬ Кінастэатр «Інтэрнацыяналь» ГЛЫБОКІ РАД Кіно «Сварг» ГУЛЬНЯ ў КАХАННЕ Дзіцячы кінастэатр ВОЛГА, ВОЛГА... Кінастэатр «Навіны дня» ПЕДРО

ДА ўВАГІ ўсё абымаў, рэспублікі КН(С)Б, прапагандастэа, ататары і ўсё чытаюць. Па ўсе філіялы і кітагіры кнігагандлёвых арганізацыя Паступіла ў продаж ВРАПУРА ДА 11 ЛІПЕНЯ — для вызвалення Беларусі ад беларускіх

На паставе паставоны СНК БССР ад 9 красавіка 1938 г. № 969 і паставоны прэзідыума Белгаспрамомсавета ад 27 чэрвеня 1938 г. № 26 МЕНШЕВІПРОМСАЮЗ 1 ліпеня 1938 г. РЭАРГАНІЗУЕЦА ў МЕНСКІ ПШВІЯНА-ТРЫКАТАЖНЫ АБЛАСНЫ ПРОМСАЮЗ. Асоба і ўстаноўны, які маюць прэчынны, павіны прыняць іх да 20 ліпеня г. г. у офісёру Менскага швейна-трыкатажнага аб'яўшчэ атам саюза па адрасу: г. Менск, Крэготкіна, 58-а. Пасля паказанага тэрміну ніякія прэчынны да МЕНШЕВІПРОМСАЮЗ прымацца не будуць. Оргбюро МЕНШЕВІПРОМСАЮЗ.

МАГІЛ'СКАЯ ФЕЛЬЧАРСКА-АКУШЭРСКАЯ І ФАРМАЦЭВТЫЧНАЯ ШКОЛЫ (былыя МЕДПОЛІТЭХНІКУМ) Якая рыхтуе ФЕЛЬЧАРЭВ, АКУШЭРАК І ПАМОЧНІКАў ПРАВІЗІРАў. аб'яўшчэ АСЕННІ ПРЫЁМ студэнтаў НА 1938-39 ВУЧЭБНЫ ГОД НА НАСТУПНЫЯ АДДІЛЫ ЛЕЊНІ: 1) АКУШЭРСКАЕ — з двухгадовам курсам навучэння; 2) ФЕЛЬЧАРСКАЕ — з трохгадовым курсам навучэння; 3) ФАРМАЦЭВТЫЧНАЯ ШКОЛА — з трохгадовым курсам навучэння. Заявы прымаюцца ад асоб ва ўзросце ад 15 да 35 год, маючых адважыцца на ніжэй 7 класаў няпоўнай сярэдняй школы. Заявы прымаюцца з 1 чэрвеня па 1-га жніўня. Да заявы трэба прыклашці (у арыгінале) дакумэнт: пасведчанне аб нараджэнні (метрыка), пасведчанне аб адважыцца, дазволу дзяржаўнага адукацыйнага ўстанова аб тым, што стая з'яўляецца паступаючым на пераходнае пачатковае ў школы, дзе фотакарткі в уласнааручным подпісам паступаючых на кожнай а іх аўтаграфію і паштовы марак на 80 кп. На іспыты кожны паступаючы заяву будзе выклікаць апазыцыянам з указаным тэрміну. Без павядлення на іспыты не павіны з'яўляцца. Іспыты адбудуцца — з 1 па 20 жніўня — па матэматыцы, фізіцы, палітрамаце, географіі, беларускай і рускай мовах і літаратуры за курс няпоўнай сярэдняй школы. Асоба, маючы пасведчанне аб выдатным выданні 7 класаў няпоўнай сярэдняй школы, дзесяцігоддзі, раббана, школы мелдсэпэр, прымаюцца без іспытаў. Зьяіць пачынацца і верасня 1938 г. Усе заявы павіны быць апазыцыянам з паштартам. УС ПРЫНІМАЮЦА ІНСТАГАРОДНІЯ ЗАВІС. ПЕЧВАЮЦА ІНТЭРВАТАМ ЦІ КВАТЭРНЫМ ТРАПІЖА. СТАЛОВАЯ І СТЫДЫІВЕНІА на агульных падставах. Заявы накіроўваць па адрасу: г. Магілёў, БССР, вул. Карла Маркса, 28 1/2. ДЫРЭКЦЫЯ.

ПОЛАЦКІ ЛЯСНЫ ТЭХНІКУМ, які знаходзіцца ў вёсцы Галоўлага кіраўніцтва лесавоў і леснаадукацыйны пры СНК СССР, АБ'ЯВІШЧЭ АСЕННІ ПРЫЁМ студэнтаў на 1 курс. ТЭХНІКУМ РЫХТУЕ СПЕЦЫЯЛІСТАў СЯРЭДНІЯ КВАЛІФІКАЦЫІ — ТЭХНІКАў-ЛЕСАВОДАў. Прыём навучэнцаў 4 гоцы. У тэхнікум прымаюцца ўсе грамадзяне Савецкага Саюза абодвух полаў ва ўзросце ад 15 да 30 год, якія маюць адукацыю ў абыме няпоўнай сярэдняй школы, або ва 7 класаў сярэдняй школы, а таксама атрымаўшы атэстат аб акаччэнні няпоўнай сярэдняй школы ў паралку востраўна. Усе паступаючыя ў тэхнікум павіны апазыцыянам іспытаў па існуючых прадметах: па рускай і беларускай мовах (вусна і пісьмова), па рускай і беларускай літаратуры, матэматыцы, фізіцы, Каністыцы і гісторыі СССР. Прыёмныя іспыты праводзіцца ў абыме 7 класаў няпоўнай сярэдняй школы. Асоба, акаччываючы самідоку па «выдатна», або дэсяцігоддзі, прымаюцца ў тэхнікум без іспытаў. Заявы павіны быць на імя дырэктара а існуючым дакумэнтам: кароткая аўтаграфія, пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб акаччэнні няпоўнай сярэдняй школы (у арыгінале), даведка аб стане здароўя, дзве фотакарткі в уласнааручным подпісам паступаючых а і заведчанага ётановага, даведка аб адважыцца да вайсковай службы. Пашпарт і віза на прыезд у напіраную апазыцыянам прадстаўляюцца асоба. Прыёмныя іспыты в 10 па 20 жніўня, а заключчэ в 1 лік студэнтаў — а 15 па 25 жніўня. Пачатак заняткаў 1 верасня 1938 г. Асоба, адважыцца ў тэхнікум і без уважліва прычына не прысутныцца да заявкі? а і верасня, выключэння а ліку студэнтаў і змяняюцца інашымі кандыдатамі, вытравіваючы прыбываць іспытаў. Усе студэнты тэхнікума аб'яўшчэваюцца стыпендыяў і інтэрнатарам, абсталяваным неабходнай мэбляй. І пасведчанні прыкладанні. Пры тэхнікуме ёсць сталова, працяга клуб з гукавой кінастэаю, дзіцячы і струны аркестры, чыталыня і т. д. Заявы і дакумэнт дасылдаць па адрасу: БССР, г. Полацк, вул. Фрунзе, дырэктару лясоў тэхнікума. ДЫРЭКЦЫЯ.

МАГІЛ'СКАЕ ПЕДАГАГІЧНАЕ ДАШКОЛЬНАЕ ВУЧЫЛІШЧА аб'яўшчэ АСЕННІ НАБОР студэнтаў на 1938-39 вучэбны год. На 1 курс прымаюцца 300 чад. Тэрмін навучэнца 4 гоцы. Дашкольнае вучылішча рыхтуе: дашкольных іспытаў гораўнае, металікоў дашкольных установаў, паліграфію дашкольных педкабінаў, агульчэ і паддагоў дзіцячых садоў і дашкольных дзіцячых дамоў. На 1 курс дашкольнага вучылішча прымаюцца асоба, акаччываючы НСШ або 7 класаў сярэдняй школы ва ўзросце ад 15 да 35 год. Да заявы прыкладнацца наступныя дакумэнт: даведка аб адважыцца (у арыгінале), даведка аб стане здароўя, дзве фотакарткі (адным без галаўнога ўбору) в уласнааручным подпісам, заведчанага дзяржаўнай установай, маючых марак на 40 кап. для апазыцыянам іспытаў. Усе іспытаючыя ў тэхнікум павіны апазыцыянам прыёмным іспытам і абыме НСШ па матэматыцы, фізіцы, беларускай і рускай мовах і літаратуры, фізічнай гэтаграфіі і Каністыцы СССР па праграмах. Асоба, акаччываючы ў 1938 г. НСШ в выдатным адважыцца па вышэйшым прадметах, прымаюцца ў тэхнікум без іспытаў. Прыёмныя іспыты в 10 па 20 жніўня. Пачатак заняткаў з 1 верасня. ПРЫНІМАЮЦА ў ТЭХНІКУМ ЗАВЯЗЭЧВАЮЩА СТЫПЕНДЫЯў У ЗАЛЕ ЖАНОў АД КУРСА І ПАСХІВАЮЩА ПД 55 да 90 руб. у месяц. ІНТЭРНАТАМ І СТАЛОВАЯ. Тэхнікум знаходзіцца ў 34 км. ад гор. Менска. Маршрут павязі: Менск, а з Менска а'губомам да м. Сылівачы, або ст. Рудзэнка. Вел. чыг.—Сылівачы. Заявы і дакумэнтныя даведка па імя дырэктара тэхнікума па адрасу: пашт. адд. Сылівачы. Сылівачына с.г. тэхнікуму наўважыцца. Пры асаб'яты іспыты ў тэхнікум на прыбываць іспытаў, паступаючыя павіны мець пашпарт. ДЫРЭКЦЫЯ.

СМІЛАНСКІ СЕЛЬКАГАСПАДАРЧЫ ТЭХНІКУМ ПЛЯВНОДСТВА аб'яўшчэ ПРЫЁМ студэнтаў на 1 курс. ТЭХНІКУМ РЫХТУЕ СПЕЦЫЯЛІСТАў СЯРЭДНІЯ КВАЛІФІКАЦЫІ — АГ РАНОМАў-ПЛЯВНОДАў. Прыём навучэнцаў 4 гоцы. На 1 курс тэхнікума прымаюцца асоба ва ўзросце ад 15 да 30 год, маючых падрыхтоўку не ніжэй НСШ (смыкоў). Заявы аб акаччэнні прымаюцца в 1 чэрвеня да 18 жніўня. Да заявы павіны быць прыкладанні: пасведчанне аб адважыцца (у арыгінале), даведка аб стане здароўя, аўтаграфія, дзве фотакарткі (адным без галаўнога ўбору) в уласнааручным подпісам, заведчанага дзяржаўнай установай, маючых марак на 40 кап. для апазыцыянам іспытаў. Усе іспытаючыя